

строй адпаведны творчай накіраванасці калектыву.

Гісторыя народнага строю – гэта сапраудная наука. Падобна існаванню асаблівасцей гаворкі людзей разнастайных мясцін, народнае адзенне таксама мае характэрныя асаблівасці абумоуленыя мясцовымі традыцыямі. Канцэрты строй, у залежнасці ад выканвачай задачы, можа захаваць мясцовыя адрозненні, клапатліва аднаўляя усе лепшае, што уласціва народнай традыцыі.

Звяртаючыся да багатай спадчыны песеннага фольклору, народна-пеучыя калектывы мам'я дачыненне да іскрэвага самастынага матэрыялу, які сінтэзуе музыку, спевы, скокі, дзеянне. Гэты матэрыял дав вялікія магчымасці выканацам творча раскрыцца і у пенні, і у скоках.

Шлях да сцэнічнага увасаблення ляжыць праз вялікую працу. Переадоліць складанасці дапамогуць любою і зацікауленасці у сапрауднай творчасці. Знайсці поўную і глыбокую адпаведнасць сцэнічнай формы і музыкальна-паэтычнага зместу песні – вось галоўная задача. У сцэнічнай работе над пеоній траба зауседы памятаць, што форма сцэнічнай пастаноўкі – есць выяление зместу песні, і яна павінна цесна і арганічна злівацца з музычна-паэтычным зместам песні.

Народная песня – аснова народнага харавога мастацтва. Без вінчэння законаў яе гістарычнага развіцця, жанравай спецыфікі, асаблівасцей музыкальна-паэтычнага зместу немагчыма разумение мастацкага і музычнага увасаблення.

Народная песня – гэта душа беларускага народу, яго гісторыі і традыцыі, якая патрабуе вельмі уважлівых і беражных адносін.

А.П.Грышкевіч
(кафедра гісторыі)

ДА ПІТАННЯ АБ ХРИСЦЕННІ ІМКАРОУ БЕЛАРУСКИХ Зямель і ўтварэння ЕПАРХІЙ

Хрысцянізація беларускіх зямель адбывалася ў наступнія гады пасля хрышчэння кіеўлян. Яна праходзіла ў княствах Старахіцкай Русі неадназразова, а паступова из працягу апошніага дзесяці-

годдзя X веку і самым пачатку XI ст. Іялікія, тады яшчэ не вчыльна заселення прасторы, густыя лясны, якія займалі тут большую частку тэрыторыі, і непралазныя болоты, якія перашкаджалі добрай камунікацыі паміж насельніцтвамі, - усе гэта засягнула хрышчэнне мясцовага насельніцтва на гэты. Палацкое княства - галоўнае з хрысційскіх княствав і зямель - прайшло працэс хрыстиянізацыі у апошнім дзесяцігоддзі X веку. Прывядна ў гэты ж перыяд хрышчэнне насельніцтва прайшло і у Смаленскай зямлі хрышчоу, а таксама ў дынегравічоу і рэдзінскіх.

Аднак афіцыйнае установледзенне хрысціянскай усяленскай паркви, якое праводзеілася пераляжна святарамі з Грэцыі (якіх было усе ж такі няшмат), не азначала яшчэ, што быццам бы усе людзі да аднаго былі ахрышчаны адразу. Вядомы гісторык Рускай праваслаўнай царквы Я.Е.Галубінскі адзначыў што шмат было тих, хто не жадаў хрышчыцца, а часта тыя, хто былі ахрышчаны, працягвалі пастаўленіе віконвець і язычніцкія абрады (т.зв. "двувер'е"). Толькі з цігем часу такія людзі і іх нападкі принялі цалкам веру Христову. Асабліва ў гародах былі поспехі у хрыстиянізацыі насельніцтва. Гарады на тэрыторыі Палацкага, Тураўскага і Смаленскага князстваў (якое дасягала Дняпра па Захадзе) становяцца цэнтрамі ролігічнага і культу рнага жыцця.

Язычніцкія звычай зілікіць не адразу, а паступова. Успамінам аб іх існаванні з'явілася мінушка палацкага князя Усяслава Брачаславіча - Усясолау Чарадзей, якому народны погалас прыпісвае знатлікі зымай і пуды часу язычніцтва, што яскрава адлюстравана у "Слове пра паход Ігараўы".

Паводле сажак верагоднасці гістарычных крыніц, якімі з'яўляюцца старахінтарускія летапісы (Інцыдускі і Ладзенцьеўскі), Палацкая працаслаўная епархія была створана у 1105 г., калі кіеўскі мітрапаліт Нікіфар I з снегня 1105 г. у час княжання Барноса Усяслававіча наставіў Мічу епіскапам у Палацку. Аднак трэба прынясьці на увагу і іншыя крыніцы (нелетапісныя, а тады менш верагодныя), якія укосна ўдоносіць утварэнне Палацкай епархіі да больш ранейшага часу. Науковыя працы В.М.Тацішчава ("Історыя России"), мітрапаліта Платона ("Краткая история Российской церкви"), звесткі кнігі Ступенічай (XVI ст.), якія Еуфрасінні Полацкай даець падставу меркаваць, што утварэнне Палацкай епархіі скончыла адريسі да канца X-пачатку XI ст. Я.Е.Галубінскі у спаеў

вялікай працы "Істория Русской церкви" гаворыць пра 992 год як год заснавання епархіі ў Полацку. Такім чынам, можна прыняць гэтую дату з наўкуковага пункту гледжання. Я.Е.Галубінскі лічыць паводле такіх жа меркаванняў 992 год годам заснавання І Тураўскай епархіі. Аднак гістарычныя крыніцы не пацвярджают гэтага. Да канца XI ст. на беларускіх землях існавалі Полацкая і Тураўская епархіі, Смаленская (яе межа на захадзе была паміж Днепром і Бярэзінай), Чарнігаўская (якая займала сучасную тэрыторыю Усходній Гомельшчыны), Кіеўская (якая займала частку Палесся, там дзе цяпер Мазыр, і тэрыторыю паміж Приплюшчю і Бярэзінай). Граніцы епархій адпавядалі межам княстваў.

Такім чынам, хрышчэнне жыхароў беларускіх земель і ўтварэнне епархій быў у значнай ступені звязаны паміж сабой. Правда, гісторыя не донесла да нашых часоў імені першых епіскапаў.

Полацкія епіскапы мелі тия прерагатывы, якія бы і распаўсюджвалі на епіскапаў праваслаўнай царквы – "Світанак Яраслава", права судзіць людзей у сямейных і шлюбных алюсінах, у вобласці сямейнай маралі, атрымоўвалі "віны" (штрафы па суду), мелі зямельныя уладанні. Так, у 1128 г. упамінаецца Сяльцо, што калі Полацка, якое належала епіскапу Іллю.

Епіскап Ілля быў другім вядомым полацкім епіскапам. Менавіта ў яго час полацкая князеўна Праслава, дачка князя Георгія Святаслава Усяславіча і ўнучка Усяслава Чарлзея, прыняла манаўшаскі сан з імем Еуфрасінні і дэяўочым монастырём пры Полацкім Софійскім саборы. Згодна з яе жыццем, епіскап Ілля аддаў ей архіерейскае санкцыйное непадалёк ад Полацка для заснавання другога дэяўочага монастыра. У Спанскі монастырь прыйшлі у манаҳі не толькі гардзянкі, але і князеўны. Гэта быў родная сястра Еуфрасінні Гардзёслава, якая у манаҳінях звалася Еудакія, яе дзвандовая сястра Звяніслава (Еупраксія), а потым і дзве пляменніцы Еуфрасінні – Агафія і Еуфімія.

У пэты час у Гураве першымі цэрквамі быў цэрквы св.Спаса і Багародзіцы. У Зэслаўлі, куды была саслана Уладзімірам Рагнеда, якая пастрыглася у манаҳіні пад імем Анастасіі, быў заснаваны маночы монастырь.

Праславаўшы епіскапам мелі вялікі уплыв на палітычныя падзеі ў княстве, на решткі князеў, а ў Полацку – і веча. З цягам

часу, ужо у складзе Беларуска-Літоўскай дзяржавы яны узнічалі зямельныя соймы беларускіх зямель.

Такім чынам, можна прысці да наступных висноў:

1. Хрышчэнне жыхароў беларускіх зямель пракаўляла пазней, чым жыхароў Кіева, і распяягнулася на гады і нават дзесяцігоддзя. Пры гэтым насельніцтва яшчэ доўгі час захоўвала юмат язычніцкіх звычаеў.

2. Хрышчэнне праводзіла адзінай хрысціянская царква, якая у канцы Х-начатку XI ст. яшчэ не была выдзелена на заходнюю (каталіцкую) і ўсходнюю (візантыйскую-праваслаўную). Падзеял адзінай царквы адбылася у 1054 годзе.

3. Таму няма падстау сур'езна і нічога гаварыць пра 1000-годзе праваслаўнай царквы на Беларусі. Больш правільна з навуковага пункту гледжання гаварыць пра 1000-годзе хрысціянской царквы на Беларусі.

4. Ад самага пачатку сваей дзейнасці хрысціянская царква на Беларусі адыгрывала значную ролю у палітычным і культурным жыцці краіны.

В.І.Трамбіцкая
(кафедра народна-інструментальнай
тэатрасці!)

ФАРМІРАВАННЕ ІНТАРЕСУ ДА БЕЛАРУСКАТА ФАЛЬКЛОРУ ЯК УМОВА АКТИВІЗАЦІІ ЯГО ЗАСВЯЧЕНЫХ У ДЗІЦІЯХ НАРОДНА- ІНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КАЛЕКТИВЕ

Інтарэс да фальклора, які значна пашыруйся ў нашым грамадстве, вылучае пешын! аб яго ролі, прызначэнні засвячэння, месцы і формах існавання і узнаўлення. Асабістая увага надаецца праследуему захаванню фальклорнай спадчыны праз дзеяньні да яе падрастаячага пакалення. Фальклор - школа сцэнічнага жывоту, сформіраваная народам тысячагоддзямі з цепамі ахвябітных мастацкіх сродкаў, у якіх адлюстраваныя яго грамадскія, эстетычныя і моральныя ідеалы. Тому актыўізацыя засвяченых фальклора ў дзіцячы асяроддзе з'яўляецца надзвычай пажытнай з'явай у сучасным культурным жыцці Беларусі.

Аднак аналіз практычнай дзейнасці дзіцячых народных інструментальных калектываў Беларусі выявіў шэраг праблем, якія перашкоджаюць паунацэннаму засвячэнню фальклорнай спадчыны. Адна з іх - фарміраванне асобы дзіцячі, развіція яго творчай інды-